



СТРАТЭГІЯ
ВЯСКОЎЦАЎ

МС

СВАТАЎСТВО
АРЫСТАКРАТА

13



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

8 ЧЭРВЕНЯ 2018 г.
ПЯТНІЦА
№ 108 (28724)

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

+TV ПРАГРАМА

САМАКІРАВАННЕ

ЦЫТАТА ДНЯ



Анатоль КАЛІНІН,
намеснік прэм'ер-міністра:

«Зараз ажыццяўляецца падрыхтоўка нарматыўнай базы і арганізацыйна-тэхнічных мерапрыемстваў для правядзення цеплавой мадэрнізацыі эксплуатаемага жылога фонду. Рыхтуем праект указа, які прадугледжвае стварэнне ўмоў для таго, каб уласнік кватэры быў зацікаўлены ўкладваць нават асабістыя сродкі ў цеплавую мадэрнізацыю. Акрамя таго, мяркуецца задзейнічаць фонды інавацыйнага развіцця рэгіёнаў, сродкі мясцовых бюджэтаў, прадугледжаных на капітальны рамонт. Думаю, што не пазней ліпеня кіраўнік дзяржавы разгледзіць і падпіша гэты ўказ».



КОРАТКА

• Беларусь прыцягне грант фонду Е5Р у 2 млн еўра на будаўніцтва палігона цвёрдых адходаў для Пухавіцкага і Чэрвеньскага раёнаў.

• Возера Нарач увайшло ў топ-3 курортаў СНД, папулярных сярод расійскіх турыстаў гэтым летам, паводле рэйтыngu агенцтва «ТурСтат».



• Лабараторыя сну для комплекснага лячэння пацыентаў з ЛОР-паталогіяй адкрылася ў РНПЦ отарыналарынгалогіі. У лабараторыі будзе праводзіцца як дыягностыка, так і падбор сучаснай кансерватыўнай тэрапіі з адначасовым кантролем яе эфектыўнасці.

• Балет «Тытанік» паставяць у Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры, прэм'ера адбудзецца 12, 13 і 22 ліпеня.

Фота Анатоля Кіпешчука.



Настаўнік Стахаўскай школы Столінскага раёна Аляксей СЕМЯНЯКА часта наведвае прыпяцкую пойму, якую называюць Палонь, — у летне-вясенні час ва ўро-

чышчы выводзіцца вялікая колькасць дзікіх птушак. На гэтым здымку Аляксей назірае за паводзінамі ластавак-берагавушак.

■ Маладзечна-2018

Традыцыйныя змены!

Найлепшыя беларускія паэты і песні — на нацыянальным фестывалі

Ужо сёння ў Маладзечне распачынаецца XVIII Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2018». За час існавання фэсту пройдзена шмат, за ім замацаваны статус сапраўднага беларускага брэнда. Каб пабачыць дзействы на розных фестывальных пляцоўках, збіраюцца не толькі самі маладзечанцы, жыхары нашай краіны, але і госці з замежжа. Бо наша нацыянальнае не можа не радаваць — яно адметнае і прывабнае!.. Пра сакрэты фестывальнага жыцця карэспандэнт «Звязды» распытала дырэктара Палаца культуры горада Маладзечна, асноўнага арганізатара фестывалю Святлану САРОКУ. Мы паразмаўлялі пра традыцыі і навінкі, пра розныя пляцоўкі, на якіх у свой час праходзіў фестываль, а таксама пра тое, ці будзе сёлета падчас фестывалю традыцыйны дождж?..



СТАР. 7

■ Прыёмная кампанія — 2018

«АДКРЫТА, ПРАЗРЫСТА І ДОБРАЗЫЧЛІВА...»

Умовы для самарэалізацыі будучы створаны кожнаму абітурыенту

Больш як 160 работнікаў Камітэта дзяржаўнага кантролю будучы задзейнічаны ва ўсіх этапах прыёмнай кампаніі: ад правядзення ЦТ, унутрыўніверсітэцкіх іспытаў да падачы дакументаў і залічэння. Напярэдадні старту цэнтралізаванага тэсціравання ў сценах КДК адбылося пасяджэнне Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных іспытаў у вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Яе асноўнай задачай з'яўляецца стварэнне для ўсіх абітурыентаў роўных магчымасцяў пры паступленні ў вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы.

— У нашай краіне створана і эфектыўна рэалізуецца цэласная сістэма арганізацыі ўступнай кампаніі і кантролю за правядзеннем уступных іспытаў, — падкрэсліў старшыня КДК Леанід АНФІМАЎ. — Разам з выкананнем задач па прадукцыйнасці парушэнняў падчас уступных выпрабаванняў членамі дзяржкамісіі будучы аб'ектыўна і аператыўна разгледжаны ўсе звароты абітурыентаў і іх бацькоў.

СТАР. 3

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008



НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ

Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім,
аформіўшы падпіску на «Звязду» на III квартал і II паўгоддзе

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!